

Беларускія асаблівасці ў баўгарскай мове

Я. Карскі ў „Ізвестиях по рус. яз. и сл.“ 1929 г. II. 2. зрабіў рэцэнзю баўгарскае граматыкі Сыц. Младзенава¹. У гэтай рэцэнзіі аўтар паміж іншым кажа:

„Рас. дасьледавальніку кідаеца ў вочы адноўкаўасць баўгарскае рэдукцыи самагукаў (аканьне) з паўдзённа-велікарускай і беларускай. Робіцца ясна, што адны й тыя самыя зъявы бываюць у вабодвых языкох пры адноўкаўым палажэнню. Што датыча беларускіх гутаркаў, дык прыродна прыпамінаецца адна реч, на каторую ў свой час зъвярнуў маю ўвагу М.С. Дрынаў: пайменна, што адно з асноўных плямёнаў, што ўвайшлі ў склад Беларусаў — Дрыгвічы — мусіць свае племені *draguvitai*², што жыло ля Салуні, дзе была бацькаўшчына Канстанціна й Метода, каторыя паклалі мясцовае нарэчча ў васнову літаратурнага старабаўгарскага языка... Тоє-ж часткава трэба сказаць і аб адзьведеле сугукаў. Гэтак, на дзіва, у новабаўгарскай мове маем *черево, череша, черен* (чырен), *череп, черясло* і інш. з паўнагалосцю, сустракаем прыпадкі ацьвярдзення *r* (бал. 132), выпаданьне паміж самагукамі *й* з *v* (бал. 138, 227), з каторае нельга не скарыстаць дзеля выяснянення рэдкіх беларускіх хворомаў, як *дзякей* (давальны склон адз. л. з *дзякеві*). Наагул розныя зъмены сугукаў у жывых баўгарскіх гутарках размавітыя... можна знайсьці паралелі да розных дыял. рысаў рускае мовы (прыр. 146 бал. аб мяшанью *ч* і *ц*, як у паўночна-велікарускім, прапушчэнье *ж* паміж самагукамі, прыр. 153, як у беларускай мове, *кае* — *каже*, *мое* — *може* і іншыя)“.

Пскоўскі дыялект

Дыялект пскоўскі граніча на заходзе з моваю латыскай і эстонскай, на поўначы а паўночным усходзе — з мовай расейскай. Паўднівая граніца гэтага дыялекту з гаворкамі Віцебшчыны а Смаленшчыны паўночнага нарэчча беларускага ня выразылівая, бо гэтае нарэчча вельмі блізкое да дыялекту пскоўскага. На паўдні граніца праходзе прыблізна ўздоўж адміністрацыйнае граніцы быльх губэрняў Пскоўская а Цьверская з б. губэрнямі Віцебской а Смаленской, крыху на поўнач ад гэтае граніцы¹.

Надабе з пэўнасцяй вызначыць спачатную й сучасную нацыянальную прыналежнасць дыялекту пскоўскага, бо празь яго ё съпярэчныя пагляды. Галаўной прычынаю съпярэчнасці ё тое, што Пскоўшчына ўжо 450 год належала да цэнтралістычнага гаспадарства Маскоўскага (названага ў восьмінадцатым стагодзідзю Расейскім²) і падпала пад моцны русыфікацыйны ўплыў. Як ні дзіўна, але на гэту прычыну звычайна не зважаюць дасьледаваньнікі расейскія. Прымеж таго, калі ў Расіі шчэзла, абрусела шмат моваў плямёнаў фінскіх а турска-татарскіх, то як магла не паддацца русыфікацыйнаму ўплыву мова славянская Пскоўшчыны? Трэба яшчэ дзівіцца з таго апрычонага ад мовы расейскага стану, які мы назіраем у дыялекце пскоўскім.

Старую мову Пскоўшчыны галоўна дасьледавалі: а) А. Соловьевский. Псковский говор в XIV веке; б) Н. Каринский. Язык Пскова и его области в XV в.; в) А. Шахматов. Несколько замечаний о языке псковских памятников.

Сучасная мова Пскоўшчыны адзначана на „Дialektologicheskoye карте russkogo jazyka v Evrope“, выданай Маскоўской Дыялектолёгічнай Комісіяй, і ў прыкладзеным да гэтае мапы „Ocherku russkoy dialektologii“ празь яе кажацца ў §§47—48.

¹ Дыялектолёгічнай Комісія Маскоўская да дыялекту пскоўскага залічае гэткія мясцовасці: паўднівыя часыці б. паветаў Гдоўскага (Гдоў) а Лускага (Луга) б. Пецярбургскага губ., б. Пскоўскую губэрню з выняткам б. пав. Порховскага і паўночнае часыці б. пав. Хомскага; а з б. Цьверскага губ. большую часыць б. Асташкаўскага а Ржэўскага (зь местам Ржэва) пав. і невялікую часыць б. пав. Зубцоўскага (Дурново — Опыт, б. 36). З гледзішча гісторычна-палітычнага дыялект пскоўскі займае простору даўнейшае рэспублікі Вялікі Пскоў, Тарапецкі ўдзел Вялікага Княства Смаленскага і заходнюю часыць Вялікага Княства Цьверскага.

² У 1510 г. Масква прысабечыла рэспубліку Вялікі Пскоў, супоўна нішчачы яе апрычонае палітычнае быццё.

¹ Mladenov Stefan. Geschichte der bulgarischen Sprache. 1929.

² Перадаю лацініцаю, бо ў друкарні нямашака грэцкае абэцэды. — Я. С.